

Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 17 (617)

Субота, 17 мая 1986 года.

Газета заснована ў верасні
1969 года. Выходзіць
раз у тыдзень

Цена 2 кап

ПАМЯТЬ БУДЕ ВЕЧНАЙ

Як самае вялікае і знамянальнае свята ў нашым універсітэце адзначаўся Дзень Перамогі. 8-га мая ў студэнцкім парку ля брацкай магілы адбыўся мітынг. Яго адкрыў сакратар камітэта ЛКСМБ ГДУ В. А. Асіпенка.

На мітынгу выступіў праектар па завочнаму навучанню дацэнт Л. Н. Сечка.

Затым слова было прадстаўлена дацэнту кафедры педагогікі і психалогіі, актыўнаму ўдзельніку партызанская руху, аўтару кнігі «Ліч іх Серабранкі», Герою Сацыялістичнай Працы М. А. Дэміతрыеву. З хвальнянемі спусмінай Mihail Афанасьевіч суворыя гады барацьбы з немецка-фашистскімі захопнікамі, таварышаў па зборы, гарварыў, якой драгой цаной дасталася савецкім людзям добу́гачаная перамога. Ветэран заклікаў студэнцкую моладзь усім намаганнямі мацаваць мір на зямлі, рабіць усе нехходнае, каб больш ні адно пакаленне не зведала жахаў вайны.

Удзельнікі мітынгу ўскладлі да помінка на брацкай магіле воянок і кветкі, мінутай маўчання ушанавалі памяць барацьбыту за народнае щасце.

Днё Перамогі прысвячаліся супстрэчы студэнтаў з быўшымі воінамі, партызанамі, падпольщикамі, якія прышлі на ўсіх факультэтах. У прыватнасці, студэнты факультэта фізвыхавання запрасілі да сябе ветэранаў вайны супрацоўнікаў кафедры фізвыхавання палкоўніка запасу А. А. Косікава і М. Я. Карабанава. На супстрэчы выступіў дэкан факультэта дацэнт Б. М. Зайцаў і сакратар падбюро У. У. Макарэвіч. Студэнты ўручылі ветэранам вайны букеты кветак.

У актавай зале універсітэта адбыўся святочны канцэрт.

Міжвузазурская алімпіяды

НА ЛЕПШАГА ЗНАЎЦУ ЗАМЕЖНАЙ МОВЫ

Сёлета традыцыйная гарадская міжвузазурская алімпіяды па замежных мовах, якая праходзіла на базе ГДУ, прысвячалася 116-й гадавіне з дня нараджэння У. І. Леніна. Як мы ведаем, У. І. Ленін валодав нямецкай, англійскай, французскай мовамі, чытаў польскую і па-італіянску, мог, па ўспамінах Н. К. Крупской, гадзінамі чытаць які-небудзь слоўнік для адпачынку.

Алімпіяды праводзілася па англійскай, нямецкай і французскай мовах. У прынаймені ўдзел 36 студэнтаў ГДУ, БІЧТУ, кафедратаўнага і політэхнічнага інстытутаў. Па ўмовах алімпіяды ёсьці ўдзельнікі павінны быць паказаць свае веды, умінні і вавыкі ў пісьмовых перакладзе грамадска-паільничнага тексту, гутары па зададзенай тэматыцы. Для перакладу былі прапанаваны арыгінальныя газетныя тексты на тэму: «СССР у барацьбе за мір». Большасць ўдзельнікаў алімпіяды правільна разумела асноўныя палажэнні тэксту, гутары па зададзенай тэматыцы. Для перакладу былі прапанаваны арыгінальныя газетныя тексты на тэму: «СССР у барацьбе за мір». Большасць ўдзельнікаў алімпіяды правільна разумела асноўныя палажэнні тэксту, але нямногія змаглі належным чынам перадаць яго змест па-руску. Тыповымі памылкамі былі неўласцівае рускай мове нагружаўшчанне даданых сказаў, няўмение пададзіць рускі эквівалент інш. Што датычыць змагні мовы, то многія студэнты прадмістравалі добра сферміраваныя навыкі маўлення. Адказаваючы на пытанні члену журы, яны апісвалі сваю ВНУ, выдатныя мисціні г. Гомеля, расказвалі аб сваіх вучобе, кнігах, якія чыта-

юць, і г. д. Горача і пераканаўча выказваліся ўдзельнікі алімпіяды па новых мірных ініцыятывах Савецкага Саюза, гнёўна асуджали агрэсіўную палітыку ЗША ў Лівіі, падкрэслівалі вялікую ролю У. І. Леніна ў распрацоўцы прынцыпаў мірнага сусідавства.

Пераможцамі алімпіяды сталі: па англійскай мове — Т. Гіляненка (гр. 0-42 экзамінатора факультэта ГДУ), на другім месцы — Э. Цуранкоў (Б-22 біяфака), трэцім — Т. Грэкова (ГПІ) і чацвертым — І. Брылевіч (БІЧТ). Лепшыні знаўдамі нямецкай мовы прызнаены: В. Кавальчук (гр. Г-22, гістфіл ГДУ) і Л. Дэй (БІЧТ). Яны падзялілі другое месца (першыя журы не прысуджала), на трэцім месцы — А. Самусенка (Ф-33, ГДУ) і Ж. Бараноўская (ГПІ).

Лепшыя веды па французскай мове паказала I. Галкіна (Т-43, ГДУ). На другім месцы — С. Члухоўская (БІЧТ), трэцім — А. Слепіянов (Р-33, ГДУ) і Л. Конухава (ГПІ).

Метадычныя аўяднанні ВНУ Гомеля па замежных мовах, кафедры замежных моў віншуюць пераможцу алімпіяды і жадаюць ім поспехаў у вучобе.

Л. ПАНОВА,
дацэнт кафедры нямецкай
і французскай мов;

Л. БАГАМАЗ,
выкладчыца кафедры
англійскай мовы.

Вясновая залікова-экзаменавальная сесія бяра старт на геаграфічным факультэце. Яе здоноці студэнты ўсіх курсаў. На сёняшні дзень веды будучых геолагаў праварваны ўжо не заліках і двух экзаменах.

Аб першых выніках кафедрантэту нашай газеты паведаміў дэкан геафака дацэнт А. П. Пінчук.

— Калі гаварыць увогуле, — зазначыў Адам Пятровіч, дык пачатак бягучай сесіі

абнадзейвае. З залікамі ў тэрміні справілася прыкладна 95% студэнтаў. Крыху ніжэйшы паказыч пас-

янявасі на экзаменах, але ён прыкметна пераўзыходзіць мінулагодні ўзровень. Многія студэнты па-

У парткоме

ТРЭБА БЫЦЬ ПРЫКЛАДАМ

На чарговом пасяджэнні партыйнага камітэта ўніверсітэта, якое адбылося ў мінулую сераду, абмеркавана пытанне аб авангардной ролі студэнтаў-камуністу. Інфармацію зрабілі сакратары партыйных бюро факультэтаў: экзамінатор — Т. В. Карпей, фізічнага — Т. П. Жалонкіна, гісторыка-філалагічнага — В. Ф. Маслюкоў.

Па амбяркоўвамому пытанні на пасяджэнні парткома выступілі таксама сакратары партбюро біялагічнага факультэта В. А. Хількевіч, члены парткома Я. А. Семянчук, У. П. Балога, Л. М. Галеева, В. А. Асіпенка, І. Ф. Харламаў, сакратар парткома М. І. Старавойтаваў. Адзначава, што многія студэнты-камуністы пасяходзілі з пачуццём высокай алказансці выконваюча пастаянныя даручэнні. Аднак ёсць і такія, хто не вызначаеца ён у вучобе, і ў грамадскім жыцці. На гэта звернута ўвага партарганізаціі. У прынятай пастанове ад іх запатрабавана палепшыць работу па павышэнню авангардной ролі студэнтаў-камуністу.

Пачатак традыцыи

ДОБРЫ ДЗЕНЬ, ВЫПУСКНИКІ!

Сабрацца разам вось тут, у актавай зале ГДУ, дзе адбывалася ўсё самае памятае і адметнае ў іх студэнцкім жыцці, пасля атрымання дыпломаў або вышэйшай адукацыі да мінулага аўторамі ім не даводзілася. Зразумела, што кожны з іх добра памятае і да гэтага часу родны ўніверсітэт, родны гісторыка-філалагічны факультэт, якія далі им піщёку ў працоўную жыццё, любімымі выкладчыкамі. Але... Настаўніцкая праца ў школе, пайдзізённыя жыццё, складчыны клопаты не пакідалі часу для таго, каб выбраць гадзіну другую на супстрэчу са сваімі факультэтамі. І таму цяпер у іх вачах сяяцілася блізкемурадзічныя вялікай ўдзичнасцю выкладчыкамі кафедры беларускай мовы, якія арганізувалі для іх выпускніков пажаданне, каб традыцыя, якой дала пачатак кафедра беларускай мовы, нарадзілася і на іншых кафедрах гістфіла, і супстрэчу з выпускнікамі праходзіла ўтворчай і дзялільнай атмасфэре.

Дацэнт кафедры гісторыі КПСС, былы дэкан гістфіла Т. І. Язлавітава, паказвае залікі, якімі вучыліся ў школе, пайдзізённыя жыццё, складчыны клопаты не пакідалі часу для таго, каб выбраць гадзіну друку на супстрэчу са сваімі факультэтамі. З гэтымі новымі зменамі на гістфіле ўзімлёшы дэкан М. Ф. Гуліцкі. Мікалай Фёдаравіч выказаў пажаданне, каб традыцыя, якой дала пачатак кафедра беларускай мовы, нарадзілася і на іншых кафедрах гістфіла, і супстрэчу з выпускнікамі праходзіла ўтворчай і дзялільнай атмасфэре.

Дацэнт кафедры гісторыі КПСС, былы дэкан гістфіла Т. І. Язлавітава, паказвае залікі, якімі вучыліся ў школе, пайдзізённыя жыццё, складчыны клопаты не пакідалі часу для таго, каб выбраць гадзіну друку на супстрэчу са сваімі факультэтамі. З гэтымі новымі зменамі на гістфіле ўзімлёшы дэкан М. Ф. Гуліцкі. Мікалай Фёдаравіч выказаў пажаданне, каб традыцыя, якой дала пачатак кафедра беларускай мовы, нарадзілася і на іншых кафедрах гістфіла, і супстрэчу з выпускнікамі праходзіла ўтворчай і дзялільнай атмасфэре.

— Прыемнае ўсведаміць, — зазначыла Тамара Ігнатовна Давыденка, — што мыны выпускнікі апраўдалі ўсё тия надзеі і спадзяванні, якія мы на іх ускладні.

Адкрываючы супстрэчу, загадычы кафедры беларускай мовы прафесар У. В. Анічэнка падкрэсліл:

— Выкладчыкі гістфіла і яго

выпускнікі робяць у канчатковым выніку адну агульную спрабу — выкарыстоўваючы высокакаліфікованыя спецыялісты па роднай мове і літаратуры. А гэта вельмі адказнае місія — вучыць любіць, шанаваць родніне матыніна слова. Тому трэба зеўсёды памятаць аб высокім прызначэнні педагога, настаўніка.

Зразумела, віноўнай урачыстасці вельмі цікавіла, якімі вучыліся ў школе, пайдзізённыя жыццё, складчыны клопаты не пакідалі часу для таго, каб выбраць гадзіну друку на супстрэчу са сваімі факультэтамі. З гэтымі новымі зменамі на гістфіле ўзімлёшы дэкан М. Ф. Гуліцкі. Мікалай Фёдаравіч выказаў пажаданне, каб традыцыя, якой дала пачатак кафедра беларускай мовы, нарадзілася і на іншых кафедрах гістфіла, і супстрэчу з выпускнікамі праходзіла ўтворчай і дзялільнай атмасфэре.

Дацэнт кафедры гісторыі КПСС, былы дэкан гістфіла Т. І. Язлавітава, паказвае залікі, якімі вучыліся ў школе, пайдзізённыя жыццё, складчыны клопаты не пакідалі часу для таго, каб выбраць гадзіну друку на супстрэчу са сваімі факультэтамі. З гэтымі новымі зменамі на гістфіле ўзімлёшы дэкан М. Ф. Гуліцкі. Мікалай Фёдаравіч выказаў пажаданне, каб традыцыя, якой дала пачатак кафедра беларускай мовы, нарадзілася і на іншых кафедрах гістфіла, і супстрэчу з выпускнікамі праходзіла ўтворчай і дзялільнай атмасфэре.

Усъвяленымі, вельмі щырымі былі выступленні саміх выпускнікоў: Н. Я. Давыденка, Т. П. Чырковай, С. Г. Крупенкі, Н. А. Царанок, В. М. Жолудавай. Яны расказвалі аб сваіх рабоцах ў школе, цяжкасцях і радасцях прафесіі настаўніка. Адна галоў-

ная думка праходзіла праз ўсё гэтыя выступленні: каб добра працаўца, трэба любіць родную беларускую мову, любіць дзяцей, тады ўсё абавязкова атрымаецца Вялікое щасце адучаваць, што ты ты падзябаны вучням.

Як наказ, запавет сёняшнім студэнтам ГДУ, хто хутка таксама прыдзе ў школьнікі клас, гучалі слова: «Вучыцца і вучыцца, цэнце то, што маеце: свае студэнцкія гады — гады творчага ўзімлю».

Высокіе прызначэнні настаўніка, які вучыцца дзяцей роднаму беларускаму словам. Гэта думка лейтматыў праходзіла праз усю супстрэчу, яна ж была голоўнай і паказанай студэнткамі гістфіла літаратурна-музычнай кампазіцыі «Я ўсім абавязаны табе, родная мова».

Добра пачынанні заўсёды відуходзілі сабе дорогу. Першая супстрэча з выпускнікамі беларускага аддзялення гістфіла, якія працуяць у школах г. Гомеля, стала цяпер яшчэ адной выдатнай традыцыяй ўніверсітэта. У гэтым заслужыў галоўнай колекціў кафедры беларускай мовы. Ен праходзіць ў будучым за парэйд, падтрымкай, са сваімі працаваннямі тыя, хто абраў налёткую, але пачасную працу настаўніка. Тут ім будуть заўсёды рады скажаць: «Добры дзень, выпускнік!»

Т. ДУБЯК.

На здымку: група выпускнікоў гістфіла разам з выкладчыкамі факультэта дацэнтам першага вучэнія корпуса, дзе праішёл студэнцкія гады сёняшніх выкладчыкаў мовы і літаратуры.

Фота Н. Кір'янавай.



Ідзе сесія

СТАРТ АБНАДЗЕЙВАЕ

Бондарава, А. Кіпнюк, чые веды былі ацэнены вышэйшымі балям на экзамене па інженерных збудаваннях, а таксама трэцякурсніцы Г. Бікташава і А. Пятровіч, атрымалі ўзровень. Многія студэнты па-

межнай мове і асновах наукаўага атэзва.

Перводнавая сесія на факультэце засякчыцца 31 мая. Затым студэнты разоўдзіца па розных расех на практикі.



ЭВМ — ШЫРОКАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ

мікра (персональных) ЭВМ пры стварэнні сістэм апрацоўкі да- ных рознага ўзроўню.

Арамя таго, у адпаведнасці з выкананнем задач праграмамі камп'ютарызацыі народнай гаспадаркі, кафедра АМАЭІ займаеца распрацоўкай пытанняў практычнага выкарыстанні ЭВМ у вучбным працэсе ў розных формах; практаванне аўтаматызаваных вучбных курсаў у аўтаматычных навучальных сістэмах, напісанне сцэнарый дыялогу і навучальна-кантролючых праграм па асобных тэмах курсаў, распрацоўка вучбнага банка даных прамысловага прадпрыемства, выкарыстанне дзялаўных гульняў з улікам паказчыка ЭВМ.

Необхідні та заслужені відзини та заслуги вчителів та викладачів, які працюють у школах та коледжах, а також у вищих навчальних закладах та інститутах.

Студенти і викладчікі
уздзельнічаюць у стварэнні па-
трабных універсітэту, гораду
і народнай гаспадарцы аўтама-
тызававных сістэм — для наву-
ковых даследаванняў, навучан-
ня, банкаў інфармацыі і г. д.
Дыякі актыўнае уздзельнічаюць
і ва ўсесараднай справе забес-
печчанням калектураў пісьмен-
насці. Викладчыкі кафедры
чишаюць лекцыі і праводзяць
практичныя заняткі для на-
стручнікаў сярэдніх школ і вуч-
няў, выкладчыкі і навуковых
спрацуоўнікаў універсітэта.

За 1985 год на кафедры пад-

рхістувавши 5 навукових артикулів, викладчика виступали з докладами на юсєсаюзних, республіканських, абласных навуково-практичных канферэнцыях. У мінулым навучальным годзе дэяржайная экзаменацыйная камісія рэкамендавала да ўкаранення 33% дыпломных праектаў (усе яны выкананы з выкарстоўнем ЭВМ). Украшаны ў вытворческіх студэнцкіх работах з сумай гадавога экзаміні-

нага эфекта 12,3 тыс. рублёў.

У наўясці ёсць значныя разнёры павышэння эфекту-насці вузбукскай науки, якія выкладчыкі кафедр бачаць у маштабнай перападыходтойцы кадраў, павелічнін'ю аб'ёму наукоўска-даследчых работ для прадпрыемстваў Гомеля і вобласці, мэтавай інтэнсіўнай падрыхтоўкай інжынерных кадраў па закахах галіновых міністэрстваў. Тэхнічны ўзроўень вытворчасці, кваліфікацыя кадраў на прадпрыемствах павінны быць арыентаваны на эфектуўнае выкарыстанне наўкавымі тэхнікі і наўежай тэхналогіі апрацоўкі эканамічнай інформацыі. На жаль, як паказваюць вынікі праведзеных абледаванняў, далёка не зайдёся да іх укаранення і эксплуатацыі. На многіх прадпрыемствах выйгруны вострых недаходов, кваліфікаваных спецыялістаў па маштабнай апрацоўцы эканамічнай інфармацыі, здольных эксплуатаціаць сучасныя сістемы апрацоўкі даных. У сувязі з этым прынамаецца разшырэнне стварыць на эканамічным факультэце ГДУ спецыяльны цэнтр па падрыхтоўцы або павышэнню кваліфікацыі гэтай катэгорыі работнікі.

А. СКОРАВА,
в. в. загадчыка кафедры
АМАЭІ, дацэнт.
В. КЛЫІГА,
Істэнт кафедры, кандыдат
экспериментальных науку



КАБ СТАЛІ СВЯТАМ ВЕДАЎ

Завяршацца чарговы перыйд студэнцікіх наўкуова-тэатральных канферэнцый і настасе час падзядзення нашых уласных вынікаў у арганізацыі і правядзены ўнутрануверсітэцкіх дзёб науки. Мы з задавальнем адзначаем, што канферэнцыі становіцца ўсё больш масавым, пастаянна павялічваюцца якасць студэнцікіх наўкуовых дакладаў, актыўны ўздел пачынаюць прымаць у секцыйных пасяджэннях студэнты-зачоўнікі. Але ў цэлым гэтыя дні не сталі пакуль што нашым агульным святым, спраўаздзай лепшых студэнтаў перад широкай аудиторыяй ва ўніверсітэцкім магістэрстве.

Наши студэнты вельмі добра адчуваюць адчужанасць паміж факультэтамі, і калі становіцца ўдзельнікамі навуковых каліфэрэнцый вышэйшых навучальных установ Беларусі і іншых рэспублік краіны. Два-

разы наведала г. Мінск студэнтка III курса беларускага аддзялення Алена Зайцава. Разам з ёй у рабоче 43-й навуковай канферэнцыі ВДУ імя У. І. Леніна, прысвечанай XXVII з'езду КПСС, прынялі ўдзел студэнты II курса Алеана Лапа-ценка і V курса Святланы Амельчанкі. У камітэце камса-мола дзялчытам рассказали, як доўга студэнцы калектыў фла-гілагічнага факультэта рыхтаваўся да канферэнцыі, на якой за-адзін дзень у 18 секцыйных было заслушана 200 дакладаў. Канфе-ренцыя зачарпшылася ўрачыстым пленарным пасяджэннем з выступлэннямі лепшых студэн-таў ўніверсітэта, а таксама га-сцей. Яе ўдзельнікамі сталі студэнты з Масквы, Казані, Адасы, Вільнюса, Гродна, Ві-цебска і іншых гарадоў. Ціка-вильны даклады, навуковая палемі-ка, незабудыя фразанія, суст-речы, а потым экспкурсіі па го-

раду-герою, новые сябры, новые
сувязи... ;

У Нежынским педагогичным інстытуце імя М. В. Гоголя з дзакладамі выступілі студэнты II курса Святлана Шустава і Святлана Рогава, студэнтка III курса Алена Войнаў, якай ў другі раз з задавальненнем прыняла запрашэнне. Дзяячыя адчувалі ўзім'ёны настрой ад сустрэча з творчым моладзю, са сялянамі нахільных працы. Але якіе яны сцурсяліся з адайшай друкай сам'ёй студэнцага калектыва, які працягвае лепшыя традыцыі папярэдніх пакаленняў студэнцтва. Госці азnamіліся з багатым музеем імя М. В. Гоголя, карцінай галерэй, экспанатаў для якой збраліся дзесяцігодзіні, а зараз сталі гордасцю нежынскіх студэнтаў.

малі ўдзел у 42-й студэнцкай навуковай канферэнцы, прысвяченай XXVII з'езду КПСС, у

Адэксін дээржүүнвергээце им. И. И. Мечникова. Разам с им у Адэксу прыхехала наяд 100 студентов з іншых ВНУ краины: з Москвы, Ленінграда, Самарканда, з Беларусь, Украіны. Урачыстое пленарнае пасядзенне, пленэрная праца ў сваёй сікцыі, праверка уласных слів і магчы- масцей сталі для дэяцьця важкой ступеню ў выбары жыццёвой пазыні, мерыад іх творч

Добрий успіхом засталася ї
Святланы Ткач і Марыны Ні-
калок — удзельніц студэн-
тскай наўкуковай конферэнцыі гі-
сторычнага факультета Гродзен-
скага дзяржуніверсітэта. Мы
ўпэўнены, што і нашы гісторы-
кі-першакурснікі Алеана Сла-
дэд і Ніна Янчанка вернуцца
з пасяджэння археалагічнай сек-
цыі ў Чарнігіўскім педінстыту-
це з новымі якісніцамі.

Усе ўдзельнікі канферэнцый выступілі з цікавымі дакладамі, адзначаны Ганаровымі граматамі, атрымалі неафіцыйныя запрашэнні на наступны год. Не падавалі дэгучаты свой універсітэт, сваіх кіраўнікоў, сталі духодоўна больш стальны, настоечнымі на тантрэйную працу. Але ёсьць у іх

думка: чаму ў нашым студэнцкім калектыве дні наўку не пе-ратвараюца ў агульнае универсітэцкае свята, чаму вядучая ВНУ ў Палесці практична не налажвае ўзаемных сувязей з іншымі ВНУ распаводлікі і краінамі? І да нас з задавальненнем прыедуць гося! Ад іх ўсё часцей мы атрымліваем пісъмы з просьбай: запрасіце, калі канфэрэнцыю.

...Роздумы паспля канферэн-

цы. Яны не даюць супакоца, паўстаюць супраць фармалізму, інертнасці, бяздзялжнасці. На-
стай час стаўцы прынцыпавыя пытанні арганізацыі студэнцкай наўку ў нашым універсітэце.

Але нахія гэтага будзе час не
роздуму, а актыўных спраў
факультэцкіх саветаў па НДРС,
камсамольскіх органах, партбюро
факультэтаў, упрашце, адмі-
ністрацыі універсітэта.

Н. СТАРАСЕНКА,
адказная за НДРС
на гісторыка-філалагічным
факультэце.

Фото Н. Киреева

